

Пролетары ўсіх краін, единайцеся!

ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА

ОРГАН КОСАУСКАГА РК КП(б)Б і ВІКАНКОМА РАЙСОВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОУНЫХ

№ 48 (68)

ПЯДЗЕЛЯ, 18 лістапада

1945 г.

Даклад В. М. МОЛАТАВА на ўрачыстым паседжанні Маскоўскага Совета 6 лістапада 1945 года*)

Цяпер адбываецца выправаванне трываласці англо-совецка-амерыканскай антыгітлероўскай кааліцыі, якая склалася ў часе вайны. Ці аказацца гэта кааліцыя такай жа моцнай і здолітай да сумесных рашэнняў у новых умовах, калі ўзікаючы ўсё новыя праблемы паслявеннага перыяду? Няўдача лонданскай нарады піці мініструў з'явілася пэўнай перасцярогай наконт гэтага.

Але затруднені ў англо-совецка-амерыканскай кааліцыі бывалі ў часе вайны. Аднак хоць і не заўсёды адразу, кааліцыя трох дзяржаў умела знаходаць правільнае разшэнне чарговай задачы ў інтарэсах ўсёй антыгітлероўскай кааліцыі вялікіх і малых дзяржаў, лічачыся таксама з неабходнасцю далейшага ўма-

давання супрацоўніцтва вялікіх дэмакратычных дзяржаў.

У гэтым годзе створана, нарешце, новая міжнародная арганізацыя „Аб'еднаныя Нациі“. Іна стваралася па ініцыятыве англо-совецка-амерыканскай кааліцыі, якая тым самім узяла на сябе галоўную адказнасць за вынікі не будучай работы. Нам ясна, што арганізацыя „Аб'еднаныя Нациі“ не павінна быць падобна на Лігу Нацый, якая аказацца зусім няздолітай у пытаннях процідзеяння агрэсіі і ў арганізацыі сіл супраціўлення ўзікшай агрэсіі. Новая арганізацыя не павінна стаць і зброяй якой-небудзь вялікай дзяржавы таму, што прэтэнзія на кірующую ролю якой небудзь адной дзяржавы ў агульных сусветных справах негрунтуюцца ў такой-

жы меры, як і прэтэнзія на сусветнае панаванне. Толькі сумесныя памаганні тых дзяржаў, якія вынеслі на сваіх плячах цяжар вайны і забяспечылі перамогу дэмакратычных краін над фашизмам, толькі такое супрацоўніцтва можа садзейнічаць поспехам работы новай міжнароднай арганізацыі на карысць працяглага миру. Для гэтага недастаткова выказвання добрых пажаданіяў. Трэба яшчэ даказаць здолнасць да такога рода супрацоўніцтва ў інтарэсах ўсіх міралюбівых дзяржаў. Совецкі Саюз быў і будзе надзейным аплюстам у абароне міру і блескі народу і гатоў гэта даказаць не па словах, а на справе: (Працяглыя аплодысменты).

III.

Далейшае ўмацаванне совецкай дзяржавы і развіццё совецкай дэмакратыі

Чатырохгадовая вайна з Германіяй была выправаваннем ўсіх сіл совецкай дзяржавы. Совецкі Саюз з часцю вытрымаў гэтае выправаванне. Знаў і зноў здзейсніліся слова Вялікага, неўміручага Леніна:

„Ніколі не перамогуць таго народа, у якіх рабочыя і селяне ў большасці сваёй пазналі, адчулу і ўбачылі, што яны адстайваюць сваю, Савецкую ўладу—уладу працоўных, што адстайваюць ту ю справу, перамога якой ім і іх дзесяцім забяспечыць магчымасць карыстацца ўсімі багаццямі культуры, усімі стварэннямі чалавечай працы“. (Аплодысменты).

Чырвоная Армія выйшла з вайны са славай пераможца.

*) Працяг. Пачатак глядзі
ў № 47 1945.

Яна ўзмацнела, як узброеная сіла, і стала яшчэ больш моцнай сваім совецкім баявым духам. З яе радоў зараз вяртаюцца дамоў да мірнай працы мільёны людзей, якія так патрабуны калгасам, фабрыкам заводам і ўсёй нашай радзіме, прыступіўшай цяпер да ажыццяўлення вялікіх задач новага ўздыму соціялістычнага будаўніцтва. Совецкі народ згуртован цяпер вакол сваёй партыі, якія ніколі раней, і арганізаванымі радамі ідзе ўперад пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна. Гэта наша шчасце, што ў цяжкія годы вайны Чырвоную Армію і совецкі народ вёў уперад мудры і выправаваны правадыр Совецкага Саюза—Вялікі Сталін. (Бурныя, доўга незмаўкаючыя аплодысменты Усе устаюць). З іменем Генералісімуса Сталіна ўвойдуць у гісторию нашай

краіны і ў сусветную гісторыю славіныя перамогі нашай арміі. (Бурныя, працяглыя аплодысменты). Пад кіраўніцтвам Сталіна, вялікага правадыра і арганізатора, мы прыступілі цяпер да мірнага будаўніцтва, каб дабіцца сапраўднага росквіту сіл соцыялістычнага грамадства і апраўдаць лепшыя надзеі наших прыяцеляў ва ўсім свеце. (Працяглыя аплодысменты).

Усе ведаюць, як моцна ўзрос міжнародны аўтэрнэт СССР. Гэта стала магчымым дзякуючы ваенным, эканамічным і палітычным поспехам нашай краіны. Год таму назад гаварыш Сталін выказаў гэта словамі:

„Падобна таму, як Чырвоная Армія ў працяглай і цяжкай барацьбе адзін на адзін атрымала ваенную перамогу

(Працяг на 2-й стар.).

Працяг даклада В. М. МОЛАТАВА

над фашысцкімі войскамі, пра-
пайдзікі савецкага тылу ў
свій адзіноборств з гітле-
раўскай Германіяй і яе саў-
дзельнікамі атрымалі ёканамі-
чную перамогу над ворагамі.

Таварыш Сталін сказаў
таксама: „У ходзе вайны гіт-
лерасты панеслі не толькі
влаенне, але і моральна-палі-
тычнае паражэнне“. Вайна
ўсім паказала, як вырасла і
ўзмацнела напа краіна ў вен-
це ёканамічных адносінах. У
няменшай меры вайна пака-
зала і тое, як моцна ўзрос
Совецкі Саюз у вачах другіх
нічніх чорніх моральна-паліты-
чных адносінах.

Мы перажылі выключныя
ёканамічныя цыжкасці ў пер-
шыя годы вайны, і ўсё такі
наша краіна аказалася здоль-
ной заблесчыць усім необ-
ходным напу герайчную армію,
у тым ліку першакласных
узброеніем, пераўзыходзі-
шым па якасці зброю ворага.
Церпячы нястачы і нягоды
васінага часу, совецкія людзі
працавалі не пакладаючы рук.
і мы павінны аддаць належ-
нае нашым работнікам у ты-
лу, асабліва самаадданай со-
вецкай жанчыне, беззветна
алданай Радзіме совецкай мол-
адзі. (Працяглы аплодысменты).
Дзякуючы гэтаму нам удало-
ся падтрымачь жыццёвы ўз-
ровень нашага народа у цыж-
кі ваенны час.

Мільёны сыноў рабочага
класа былі мабілізаваны і
змагаліся на фронце. Але за-
воды і фабрыкі прадаўжалі
працаваць, папоўніўшыся но-
вымі кадрамі, асабліва за
кошт жанчын і моладзі. За
годы вайны пабудавана няма-
ла новых заводаў, электра-
станцыі, шахт, чыгуначных
пуней, што рабілася, галоў-
ным чынам, ва ўсходніх раё-
нах краіны. Соціялістычнае
спаборніцтва і яго новыя фор-
мы паднімалі прадукцыйнас-
ці працы нязменна аставаліся
у цэнтры клопату перадавых
рабочых і ўсяго рабочага кла-
са. Прафесіянальныя саюзы і
другія рабочыя арганізацыі
вялі напружаную арганізатор-
скую і выхаваўчую работу ў
рабочых масах. Рабочыя і
работніцы працавалі больш,
чым у даваенны час. У выні-

ку гэтага многія цыжкасці бы-
лі пераадолены.

Калгаснае сялянства пака-
зала ў годы вайны сваю на-
ліччную свядомасць і кам-
гаснью арганізацію ў сель-
скай гаспадарцы. Сяляне і
сялянкі добра зразумелі цыпер
значэнне соціялістычнага спа-
борніцтва ў калгасах і многас-
зрабілі для таго, каб папоў-
ніць тыя велізарныя страты,
якія быў напесены сельскай
гаспадарцы часовым захопам
нямецкімі акупантамі часткі
тэрыторыі нашай краіны. Усё
гэта дало нам мацымасць,
пражыць годы вайны з на-
дзейнымі запасамі хлеба і за-
блесчыць складаўшчыца
сыравінай неабходнай прад-
прыемствамі прамысловасці.
Справіцца з гэтай задачай бы-
ло наялёгка, асабліва, калі ў-
спомніць, што рады нашай
Чырвонай Арміі складаўшчыца
у болшині сваёй частцы з
калгаснікаў.

Мы спраўліся з задачамі
фронта і тылу ў вленні час-
таксама таму, што і совецкая
інтэлігенцыя выканала свой
абавязак перад Радзімай. Вай-
на наглядна паказала, чым
 стала інтэлігенцыя за годы
Совецкай улады. Ужо не чу-
ваць разгаворту аб старой і
новай інтэлігенцыі. Гэтая прак-
лема знята самім жыццём. У
пераважнай большасці інтэлі-
енцыя чэсна і паспіхова вы-
конвае свеё високія абавязкі ў
справе арганізаціі гаспадар-
чай работы, у справе выхаван-
ня новых кадраў спецыяліс-
таў, у справе аховы здароўя і
павышэння культурнага ўз-
роўню насельніцтва. З вялікім
задавальненнем мы можам цы-
пер сказаць, што совецкая ін-
тэлігенцыя ластойна свайго
народа і верна служыць сваёй
Радзіме. (Аплодысменты).

Дружба народаў Совецкага Саюза узмешчала за годы вайны. Наша многанациональная дзяржава, з яе адрозненнямі ў мове, быце, культуры і гісто-
риі, стала яшчэ больш зблізілі-
ся совецкія народы адзін з
другім. Ніякая другая многана-
циональная дзяржава не
вытрымала бы тых выпрабаван-
няў, праз якія мы прыйшлі ў
годы вайны. Толькі наша дзяр-
жава, дзе няма месца экспла-

атаці чалавека, дзе няма про-
цістаячых адзін другому кла-
саў, а рабочая, сяляніне і ін-
тэлігенцыя ў якасці роўна-
праўных грамадзян кіруюць
як мясцовымі сіравамі, так і
лікарскай. — Толькі такая дзяр-
жава, а зусім не старая двара-
нска-купецкая Расія, могла
вчытамаць напэсце немцаў у
цяжкія 1941—1942 годы, раз-
біць сваімі сіламі зарваўнага-
ся ворага, выйніць, яго з ме-
жаў сваёй тэрыторыі і, апра-
ча таго, актазаць магутную да-
падагу другім народам у спра-
ве іх вyzвалення ад чужезем-
них прыгнітальнікаў. У на-
шай краіне няма цыпер приг-
нечаніх або няроўнатаўных
пародаў якія яшчэ нідаўна,
пры рэжыме царызма, знаходзіліся ў становішчы калоні-
і і поўкалоніі. У совенскай
дзяржаве за ўсімі народамі
признана права на незалеж-
насць і сваёднае нацыяналь-
нае развіццё. Усе народы вы-
ходзявацца ў духу дружбы і
навагі адзін да другога, а
таксама признання заслуг кож-
нага народа ў адпаведнасці з
яго намаганнямі ў справе раз-
віцця сваёй нацыянальнай
культуры і ў справе далейша-
га ўздыму совецкай дзяржа-
ви ў целым.

У актыўнасці нашых шмат-
лікіх профсаюзных, вытвор-
чых, культурных, спартыўных
і іншых рабочых арганізацій,
у стварэнні калгасаў, еднаю-
чых многамілённае солецкае
сялянства на ўсёй вялікай тэ-
рыторыі Совецкага Саюза ў
няухільным росце соціяліс-
тычнага спаборніцтва на фаб-
рыках і заводах, у калгасах і
саўгасах, у шахтах і на чы-
гунках, — за ўсім гэтым ві-
даць росквіт сапраўды народ-
нага демакратызма, якога мы
няведалі ў стары час і якога
не можа быць ні ў адной дру-
гай дзяржаве, падзеленай на
класы пригнітальнікаў і при-
гнечаніх, з чым ужо даўно
пакончыла Совецкая ўлада ў
нашай краіне. У хуткім росце
культурнага жыцця нашай
краіны і ў тым факце, што
няпер інтэлігенцыя, якія
прадавая і найбольш культур-
ная частка, злілася са сваім на-
родам, паднімалі тым самым

(Працяг на 3-й стар.).

Працяг даклада В. М. МОЛАТАВА

маральна-палітычнае адзінства совецкага грамадства на эшчэ большу высокую ступень — ва ўсім гэтым нельга не бачыць новага ўздыму совецкага дэмакратыма, акрыляючага насновамі нацдзелі і ўпраўленасцю адно-на будучага на-най краіны. У тым што Сове-ти забяспечылі ўсім народам на ўхільны ўздым нацыянальнай культуры, актыўную клопаты аб выхаванні нацыянальных талентаў і растущую дружбу і брацкую ўзаемадзяліваму на-між роўнаправнымі совецкамі народамі, чаго не была ў ста-рой Расіі і чаго яшчэ німа ў іншых краінах ні при рэжы-мах манархіі, ні при рэжы-ме рэспублікі, — у гэтам мы ба-чым ўсёнерамагающую сілу совецкай дэмакратыі, яе вялікае значэнне для супраўднага праг-рэсіўнага развицця народаў. Мабілізуючая сіла совецкага дэмакратызма і, натхняючы на по-інші, совецкі патрыятызм асабліва сказаіця ў годы вай-ни. Совецкая людзі щаслівы-тым, што дзякуючы Кастрыч-ніцкай рэволюцыі, выратава-ўшай нашу краіну ад пізвядзен-ня яе да разраду другадын-ных дзяржаў, былі вызвалены скаваныя дваранека-буржуазна-памешчыцкім рэжымам сілы народаў, атрымалі ўшых нябача-ніца раней магчымасці развіц-ці на аснове ўлады Советаў. Вось чаму ў нашай перамозе над фашызмам мы бачым, разам з тым, вялікую перамогу совецкай дэмакратыі.

У ходзе вайны совецкія лю-дзі павінны былі шагнуць, да-лёка за рубяжы сваёй краіны. Упорнае супраціўленне фа-шызма прымусіла наши войскі ўступіць у граніцы рады замежных дзяржаў, бліжэй пазнаць жыццё іх сёл і гаро-доў і дайсці на заходзе да такіх сталіц, як Вена, Будапешт, Берлін. Ва ўсіх гэтых дзяржавах, у тым ліку і ў тых, якія ўчора былі на ба-ку фашызма, совецкія людзі лёгка знайшлі агульную мову з працоўнымі класамі і дэмак-ратычнымі кругамі. Ад совец-

кіх людзей нельга было, вяло-ма, чакаць, каб яны разгляда-лі, як сваіх прынціпей, уча-ринівіх корагаў злагера слуги фашызма і з вярхуні дра-мадства, якія падтрымліваліся фашысцкай уладай. Вядома, знаёмства з бытам дру-гіх народаў прынісце нашым людзям свою карысць і рас-шырыць іх прадстаўленні. Цікава, аднак, што совецкія людзі вяртаюцца дамоў з яш-че больш гарантым патуццем адданасці сваёй Радзіме і со-вецкай уладзе. (Працяглы ап-ладысменты).

Совецкая ўлада моцная сваёй блізкасцю да народа. У адрознение ад парламенцкай дэмакратыі, совецкая дэмакратыя носіць сапраўды на-родны харктар. Совецкай дзяржаве, як дзяржаве новага тыпу, уласціві таму задачы, якія не ўласцівы дзяржавам старога тыпу. Так, у абавяз-кі совецкай дзяржавы ўваходзяць задачы палітычнага вы-хавання народа ў духу аба-роны інтарэсаў міру ва ўсім спрэце, у духу ўстанаўлення дружбы і супрацоўніцтва па-між народамі, што не толькі не выключае, а, наадварот, прадпалаагае неабходнасць вы-крыцця ўсякіх спроб падрых-тоўкі новай агрэсіі і адрад-жэння фашызма, аб чым ис-льга-забываць у пасляваен-ныя годы. Па Совецкай Кан-стытуцыі з'яўляецца злачын-ствам пропаведзь варожасці паміж расамі і націямі, ан-тысемітізм і да т. п., як не дапускаеца ў нашым друку выхваленне забойстваў, гра-бякоў і гвалту над чалавекам. Такога роду „абмежаван-ні“ ва ўмовах совецкай дэмакратыі так-жэ натуральны, як на жаль, натуральнымі з'яў-ляющца для некаторых дзяр-жаў якраз процілеглыя рэчи. У некаторых краінах свобода слова і друку ўсё яшчэ разумеенца так, што прадажным слугам фашызма не при-ходзіцца нават надзіваць ма-сі, каб весці раз'юшаную пропаганду агрэсіі і фашыз-

ма, хоць народы ўсіх частак свету ўжо запланілі каласальную цану сваёй кривёю і пыстачамі за дашунчанія раб-ней разгул сусветнай агрэсіі і фашызма. Не кожнай дзяр-жаве пад сілу ўзяць на сябе задачу палітычнага выхавання народа, а калі фашысцкія дзяржавы браліся за гэта, то не выходзіла нічога іншага, апрача гвалту пад духоўным жыццём, культурай і правамі народа. Неравагі совецкай дэмакратыі даказаны асабліва наглядна Совецкім Саюзам у годы вайны. СССР прайшоў і раз агонь ваенных вырабаваній і яшчэ узмансціў як сапрауды народная дзяржава. Як вядома, асаблівая адказнасць за справу палітычнага выхавання народа ў нашай краіне ляжыць на большэвіцкай партыі. Поехамі ў гэ-тай справе мы абавязаны, перш за ўсё, нашай вялікай партыі. Весь чаму совецкі на-род укладвае глыбокі сэнс у словы аб правадыру большэвіцкай партыі, гаворачы з удзячнасцю і вялікай любоўю: „наш настаўнік, наш бацька, наш правадыр—таварыш Сталін“. (Бурная, працяглая авацыя. Усе устаюць).

Мы набліжаемся да новых выбараў у Вярховіны Совет СССР. Новыя ўсеагульныя выбары будуть праходзіць пасля ўсіх вырабаваній совецкай дзяржавы ў вялікай Ай-чыннай вайне. Наш народ приідзе да выбарчых уриаў з накопленым за гэтых годы ве-лізарным палітычным вопы-там, многа перадумаўшы аблёсіе сваёй Радзімы, аб падзе-ях у Еўропе і ва ўсім свете, Большэвіцкая партыя разам з шырокімі кругамі беспартый-нага совецкага актыва рых-туеца да гэтых выбараў, ба-чачы ў іх важнейшае прайаў-ленне совецкай дэмакратыі і яшчэ адзін магутны сродак згуртавання нашага народа і далейшага ўмацавання совецкай дзяржавы.

нашы задачы

які ўварваўся ў нашу краіну, перашкодзіў нам узяліць на-

IV. Пераход да мірнага будаўніцтва і

Наша краіна перайшла да мірнага будаўніцтва. Перад усім народам паўсталі новыя вялікія задачы.

Мы, вядома, узделім неабходную ўвагу і новым тэрэ-торыям, увайшоўшым у сас-таў СССР. Як вядома, вораг,

(Працяг на 4-й стар.)

Працяг даклада В. М. МОЛАТАВА

лежную ўвагу ўпрадкаванню Заходній Україны і Заходній Беларусі, якія да вайны знаходзіліся ў сastаве Совецкага Саюза зусім нядоўга. Цяпер па дагавору з Польшчай, устаноўлена новая соўецка-польская граніца. У вініку гэтага канчаткава ўз'еднаны ўсе тэрыторыі, населенныя беларусамі, у адзіную Совецкую Беларусь, якая можа ўпэўнена ісці ўперад па шляху свайго свабоднага нацыянальнага развіцця. Як вядома, у сілу дагавора з Чэхаславакіяй, і Закарпацкай Украіна ўвайшла, парэшце, у сastаў нашай дзяржавы, і цяпер Совецкая Украіна ёднае поўнасцю ўсе украінскія тэрыторыі, аб чым стагоддзя і марылі нашы браты-украінцы. Па дагавору з Румыніяй Совецкая Малдавія таксама поўнасцю аб'еднала тэрыторыі з насельніцтвам малдаван, што адкрывае шырокія магчымасці для яго далейшага нацыянальнага развіцця. Заходняя граніца нашай краіны расшырана таксама за лік далучэння да Совецкага Саюза обласці Кенігсберга, што дае нам уладанне добрым не замярзающим портам у Балтыйскім моры. У Прыбалтыцы адноўлены Совецкая Літва, Совецкая Латвія, Совецкая Эстонія. Такія абрысы цяперашняй нашай заходній граніцы, што мае важнейшае значэнне з пункту погляду забяспечэння бяспекі Совецкага Саюза.

На паўночным заходзе мы аднавілі нашу граніцу з Фінляндый у адпаведнасці з соўецка-фінскім мірным дагаворам 1940 года. Апрача таго, на поўначы Совецкаму Саюзу вернута тэрыторыя раёна Печэнгі (Петсамо).

Нарэшце, аб Даўгім Усходзе. Тут да Совецкага Саюза пераходзіць паўднёвая частка Сахаліна і Курыльскія астравы, што мае важнае значэнне для бяспекі Совецкага Саюза на Усходзе. Астаецца напомніць аб адноўленні правоў нашай дзяржавы на чыгуночку ў Маньчжурыі, а таксама аб адноўленні наших правоў на раёны Порт-Артура і Даляні-

га ў паўднёвой часцы Маньчжурыі.

Усім гэтым раёном, а таксама раёну нашай ваенна-марской базы ў Паркала-Удэ на тэрыторыі Фінляндый, мы паўніны ўдзяліць належную ўвагу, і, паколькі справа ідзе аб новых совецкіх тэрыторыях, — да іх патрэбуюцца ўмоцненія ўвага з боку нашай дзяржавы.

Мы павінны вырашыць, як мага хутчэй, неадкладнія задачы адносна тих совецкіх тэрыторый, якія часова знаходзіліся пад акупаций варожых армій. Немцы пакінулі пасля сябе многа разбураных гарадоў і тысячи разбураных і аграбленых сёл і вёсак. Адразу ж пасля выгнанія захопнікаў тут пачалася ўсёды адноўленчая работа. Але выканана пакуль толькі менишая частка справы. Намаганні ўсяго совецкага народа, усіх совецкіх рэспублік павінны быць накіраваны на тое, каб дапамагчы хутчэйшаму і поўнаму адноўленню гаспадарчага і культурнага жыцця гэтых раёнаў. Адноўленне заводаў і фабрык, адноўленне калгасаў, машынна-трактарных станцыяў і соўгасаў, адноўленне школ і бальніц і адноўленне жылых дамоў, каб даць магчымасці кожнаму градскому і сельскому жыхару гэтых месц зноў мець свой прытулак і ўстроіць сваю сям'ю, — усё гэта з'яўляецца неадкладнай нашай справай.

Неабходна, каб клопаты аб людзях, якія ваявалі і цяпер вяртаюцца з арміі дамоў, а таксама клопаты аб інвалідах, клопаты аб асірацеўчых сем'ях воінаў Чырвонай Арміі лічыліся важнейшым абавязкам совецкіх і профсаюзных, партыйных і комсамольскіх арганізацый, а таксама калгасаў і іх арганізацый у вёсцы. Мы павінны зрабіць ўсё для того, каб паспяхова справіцца з гэтай адказнай задачай і залячыць раны вайны як мага хутчэй. Такая яшчэ адна неадкладная задача.

Цяпер-же мы павінны ўзяцца за раешненне карэнай задачы па ўздыму народнай гаспадаркі, каб у некалькі год

значна пераўзыці давасинні ўзровень гаспадарчага разліцца краіны і забяспечыць значнае павышэнне жыццёвага ўзроўню ўсяго насельніцтва. У гэтым сэнсе пядайна апублікаванага рапорту і ўрада аб віпрацоўцы пяцігадовага плана адноўлення і развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1946—1950 годы, а таксама адпаведнага плана адноўлення і развіцця чыгуначнага транспарта. Наш народ добра ведзе сілу Сталінскіх пяцігодак, стварыўших магутнасць нашай дзяржавы і забяспечыўших нашу перамогу. Нам патрэбен новы ўздым цяжкай прамысловасці, каб забяспечыць краіну металам, вугалем, нафтай, павозамі, вагонамі, трактарамі, сельскагаспадарчымі машинамі, аўтамабілямі, рознимі суднамі, электрастанцыямі і многім іншым. Насельніцтва сёл і гарадоў чакае значнага павелічэння тавараў шырокага спажывання, а таксама палепшэння забяспечэння прадуктамі харчавання. Задавальненне патрэб калгасаў і запросаў сельскай гаспадаркі наспела як ніколі. Нашы культурныя запатрабаванні ўзраслі і сталі значна больш рознастайнымі. Ні на хвіліну нельга забываць і аб наших вялікіх абавязках паспраўднаму забяспечыць патрэбы абароны краіны, патрэбы Чырвонай Арміі і патрэбы Ваенна-Марскога Флота. У нас німа і не будзе беспрацоўя. У нашай краіне ўсе маюць работу, таму што ў нас — дзяржава — працоўных. Нам трэба больш думаць аб тым, як правільней арганізаўць працу ў прамысловасці, у сельскай гаспадарцы, на транспарце і ва ўсіх наших установах, каб прадукцыйнасць працы совецкага чалавека і якасць яго работы давалі найлепшыя вынікі.

(Працяг у наступным нумары).

В. а. рэдактара Е. Д. ПАПОВА.